

ЗАПАМЯТАЕЦЦА НА ЎСЕ ЖЫЦЦЕ

З 23 красавіка па 10 мая — дніам у другой сусветнай вайне.

«На ўсе часы ў памяці народнай, — які гаворыца ў Эвароце ЦК КПСС, Прэзідiumу Бярхонага Савета СССР і Савета Міністраў СССР «Да нараду, парламентаў і урадаў ўсіх краін» з выпадку 40-гадзю заканчэння другой сусветнай вайны, — застануцца і трагедыя вайны, і шчасце Вялікай Перамогі. Не могуць быць забытымі суворая павучальныя ўрокі вайны».

В ЯСНА 1985 года.. Трэцяя дзёнда красавіка, пачатак мая. Гэтыя дні былі літаральна насычаны падзеямі велізарнай палітычнага і міжнароднага значэння. 22-га красавіка ў Москве ў Крамлёўскім Палацы з'езду адбылося ўрачыстасць пасядзішчы, прысвечаны 115-й гадавіне з дня нараджэння У. І. Леніна — арганізатора 1 прафадыра Камуністычнай партыі, стваральніка першай у свеце сацыялістычнай дзяржавы. На наступны дзень адбыўся Пленум ЦК КПСС, які заслушаў 1 атмэркаваў даклад Генеральнага сакратара ЦК КПСС М. С. Гарбачова «Аб скліканні чарговата XVII з'езда КПСС і задачах, звязаных з яго падрыхтоўкай і правядзеннем». 26-га красавіка ў Варшаве адбылася сустрэча вышэйшых партыйных і дзяржаўных дзеячоў краін-удзельніц Варшавскага Дагавору. Дагавор аб дружбе, супраўдніцтве і ўзаімадапамозе, які быў падпісаны ў століцы Польшчы 14 мая 1955 года, застаяла ў сіле яшчэ на два дзесяцігоддзі. А затым, калі спартрэбіца, аўтаматычна працујыца яшчэ на дзесяць гадоў.

1-га мая працоўныя ўсёй планеты прафадыравалі сваю пралетарскую салідарнасць. 8-га мая ў Крамлёўскім Палацы з'езду адбыўся ўрачысты сход, прысвечаны 40-гаддю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. На ім з велізарнай увагай быў выслушаны даклад «Бессмяротны подзыв савецкага народа», з якім выступіў Генеральны сакратар ЦК КПСС М. С. Гарбачоў. На наступны дзень — 9-га мая адбыўся гісторычны Парад Вялікай Перамогі савецкага народа над гітлераўскім фашызмам і японскім міліта-



Участніку Парада Победы
Москва мая 1985 г.

На ЗДЫМКУ: група былых партызан Гомельшчыны (крайні справа Я. А. Семянчук) —

камандзірам батальёна падпалкоўнікам М. М. Раманенкам.

удзельнікаў Парада Перамогі 1985 года з

Мне выпаў вялікі гонар прызначыцца ўдзельнікам легендарнага Парада Перамогі 1945 года і вайны, якія прымалі ў іх рукі баявыя сцягі... Думаю, усе, хто бачыў гэты парад, яшчэ раз пераканаліся: у Краіне Саветаў надзеі абаронцы, трывалыя абаронныя щыць. Дарэчы, «заступнікі» правоў чалавека тыпа Рэйтана як агно бяліся святаванні 40-гаддю Перамогі. У друку пададмлялася, што за некалькі днёў да парада ў аднаго заходніяга дыпламата, акрэдитаванага ў Москве, спыталі: «Ці будзе прысутнічыць пасол яго краіны на парадзе 9-га мая?» Той адказаў, што не. Узнікла новая пытанне: чаму? Дыпламат адказаў: «А рантам паўторыца цыркмояса са звернутымі сцягамі? Мы ажакамся ў наёмнікі становішчы перад нашымі заходнегерманскімі партнёрамі». Вось як атрымалі вісаніе. Гэта не скрэкт: агульнавядома, што ў ФРГ набірае сілу рэванышым, і нам нельга забыць пра гэта.

Яе працягвалі башкі і старэйшы брат, які пусціў пад адхон 8 варожых эшалонau, падарваў 25 аўтамашын, вывеў са строю 19 паравозаў, з 79 неразарваўшыхся бомб выплавіў тол, які спартрэбіўся для падрыхтных аперацый партызан.

У 1943 годзе мае башкі былі спасены сажкі ў вёсцы Парчаха — сястры Хатыні. Акрамя башкі ў вайне загінула 15 маціў іх сястры. Гэта сведчыць аб усенародным характеры вайны, аб том, што я — тыповы прадстаўнік партызан Беларусі. Відавочна, таму міні вываў гонар удзельнікаў гісторычнага Парада, прысвечаным 40-гаддю Перамогі. Беларусь была прастаўлена на ім 82 ветэранамі, у тым ліку ветэранамі — з Гомельшчыны. Парад з'явіўся дэмонстрацыйны аздымаўства 1 дружы ўсіх народаў СССР, інтэрнацыянальнай салідарнасці і супраўдніцтва сацыялістычных краін.

У 1942 годзе я адзначыў сваё паўнапечце, а 1-га жніўня гэтага ж года быў цікава парапанены 1 выбыў з актыўнай барацьбы. Даклад таварыши М. С. Гарбачова «Бессмяротны подзыв

савецкага народа» на ўрачыстым сходзе, прысвечаным 40-гаддю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, асабісты ўдзел ва ўрачыстасцях, у тым ліку 1-й Парадзе Перамогі, пакінул у майскім дзядомасці глыбокі след, запамятаўца на ўсё жыцце.

Мы — удзельнікі Парада — бязмежна ўдзячны Камуністычнай партыі і Савецкому ўраду. Міністэрству абароны СССР, камандаванню ордэна Леніна Маскоўскага ваенны акургу, за тымі паўсядзённымі ўвагу 1 клопаты да ветэранаў вайны 1 працы, былых партызан і падпольщчыкі, якія прайяўляіся ў час нашага знаходжання ў горадзе-герое Москве.

Я. СЕМЯНЧУК,
дацент кафедры гісторыі КПСС, былы партызан атрада імя Варашлава Брыгады № 99 імя Гуліяева, удзельнік Парада на Краснай плошчы, прысвечанага 40-гаддю Вялікай Перамогі.

ВЕЧНЫ ПОДЗВІГ

На матэматычным факультэце кафедрой гісторыі КПСС праведзена студэнцкая наўкукова канферэнцыя, прысвечаная 40-гаддю Вялікай Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне на тэму — «Камуністычнай партыі — нахіяльны і арганізатор перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне».

Яе адкрыў выкладчык кафедры гісторыі КПСС В. А. Сіоненка.

На канферэнцыю былі запрошаны ветэраны Рыгор Сіміаневіч Мільчанка і Іван Афанасьевіч Ільінскіх. У гады вайны першы з іх быў начальнік штаба артылерыйскай брыгады, удзельнічыў у прарыве блакады Ленінграда, другі — камандзір палка Кітнінскай партызанскае брыгады «За Радзіму», ў гарднікі «600 дзён у баях і паходах», ціпер персаналы пенсінераў. Яны прыгадалі яркія і незабытныя эпізоды свайго баявога маладосці. У іх расказах гучала вепрэымная мянавісць да вайны, страшнасць заклікі да міру.

З дакладам «Кіраўніцтва Камуністычнай партыі перабудовай народнай гаспадаркі ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны» выступіла студэнтка матфака В. Жаўнова. Яна гаворыла аб тых цяжкіх часах, з якімі давялося сутыкніцца з ЦК ВКП(б) і савецкім народу ў першыя дні 1 месяца вайны, і як дзяячы мудраму кіраўніцтву партыі, самаадланасці і мужнасці савецкіх людзей, их непахіснай веры ў перамогу, народнай гаспадаркі нашай краіны ў вельмі хуткіх тэрмінах перайшла на ваенныя рэйкі.

Даклад аўтара гэтых радкоў прысвечаны партыйнымі кіраўніцтвамі партызанскім рухам у гады Вялікай Айчыннай вайны. Шмат увагі ў ім было удалена партызанскаму руху на тэ-раторыі Беларусі.

А. УМНОВА,

студэнтка матфака, удзельніца канферэнцыі.

ПРАЦОУНЫ СЕМЕСТР — КРУГЛЫ ГОД

З АМЕСТ прывычных, зялёнага колеру форм байкоў будатрадаў, на іх беласнежныя халаты і хусцілі. Як толькі замонічца заняткі вайсковага ўніверсітэце, апрачніць іх дзяячуты 1 спа-шыцца ёсць да сваіх маленікіх падапечных у абласную дзінчую бальніцу. Членаў атрада «Сястрычкі» працуяць тут санітаркі, падтримліваюць узорныя парадакі і чысціну ў палатах для хворых, медыцынскіх кабінетах.

Асаблівасць гэтага атрада ў тым, што ён — не часовая з'ява, не створана толькі на некія картонкі перыяду. Ён — круглагадовы, працуяць у 1-м студэнткі ГДУ з самага пачатку другога семестра паўнапечце, а дзяячы на падпіску 1 чысціні ў палатах для хворых, медыцынскіх кабінетах.

Асаблівасць гэтага атрада ў тым, што ён — не часовая з'ява, не створана толькі на некія картонкі перыяду. Ён — круглагадовы, працуяць у 1-м студэнткі ГДУ з самага пачатку другога семестра паўнапечце, а дзяячы на падпіску 1 чысціні ў палатах для хворых, медыцынскіх кабінетах.

Асаблівасць гэтага атрада ў тым, што ён — не часовая з'ява, не створана толькі на некія картонкі перыяду. Ён — круглагадовы, працуяць у 1-м студэнткі ГДУ з самага пачатку другога семестра паўнапечце, а дзяячы на падпіску 1 чысціні ў палатах для хворых, медыцынскіх кабінетах.

Няправовай сістэмы, рэанімациі, паталогіі, навароджаных — працуяць дзяячы. Што здавалася б складанага ў той працы, якака дуранчана «Сястрычкамі»? Сачы, за чысціні, парадкам, своечасовай за-менай білінны. Але толькі на першы погляд усё

нальна выкарыстоўваць час, бо Люда да таго ж на сваім геалагічным факультэце з'яўляецца камсортам групы, намеснікам сакратара камсамольскага сакратара камсамольскага біоргічнага факультэта.

Усяго ў атрадзе — 6 чалавек. Галіна Лаўчак і Галіна Міздарожная — з

так проста. А калі ўлічыць то, што дзяячы на падпіску 1-м студэнткі ГДУ з самага пачатку другога семестра паўнапечце, то стане зразумела: вялікія ім быўвася. Тым больш прымесна было пачаць алюдзілі Кандраюк — з геалагічнага факультэта.

У першапачатковыя дні атрадаў, якія працуе ў атрадзе «Сястрычкі», што ёй работала ў бальніцы прыносяла чынніці задавальненне ад усведамлення сваіх ка-рынасці там, дзе неад-ходна. Гэта і дысцыпли-най на некаторай ступені, дзваліе больш рацый-

блілагічнага факультэта, Ірына Зайцава — будучы фізік, Таццяна Кончыц, Галіна Аўчыннікава і ўжо названая вышэй Людміла Кандраюк — з геалагічнага факультэта. Наталля Курапаткіна і Наталля Панцялеева — будучыя біёлагі. І вось цяпер энёгія удваіх працу-юць у бальніцы хуткай

змену, ды і паступленне хворых тут найбольш интенсіўнае. Але ўжо калі ўзяліся дзяячы за спра-чу, скага ад іх не па-чуеш.

У прыёмным, хірургічным і трауматалагічным аддзяленнях даглядаюць за хворымі, сочыць за чысціні Ж. Ахраменка, А. Базылевіч, Н. Сямёніна, Л. Харытонава, М. Шырко, В. Стужанава, С. Шастакова, Л. Юната-ва, Н. Банадысева. Минуўшым летам разам былі у атрадзе сельскагаспадар-чага напрамку сяброўкі Наталля Курапаткіна і Наталля Панцялеева — будучыя біёлагі. І вось цяпер энёгія удваіх працу-юць у бальніцы хуткай

Добрая водгукі аб ра-боце студэнтак у бальні-цах горада прыходзяць з кімітэтаў камсамола ГДУ. Інакш і не можа быць, бо працујуць дзяячы там, дзе патрэбныя іх любоў да людзей, спагадлівасць і міласэрнасць.

Т. ДУБЯК.

МІЛАСЭРНАСЦЬ

так проста. А калі ўлічыць то, што дзяячы на падпіску 1-м студэнткі ГДУ з самага пачатку другога семестра паўнапечце, то стане зразумела: вялікія ім быўвася. Тым больш прымесна было пачаць алюдзілі Кандраюк — з геалагічнага факультэта.

У першапачатковыя дні атрадаў, якія працуе ў атрадзе «Сястрычкі», што ёй работала ў бальніцы прыносяла чынніці задавальненне ад усведамлення сваіх ка-рынасці там, дзе неад-ходна. Гэта і дысцыпли-най на некоторай ступені, дзваліе больш рацый-

